

Выпуск открывается статьями известных белорусских языковедов П. А. Бузука (1891—1943) и И. В. Волка-Левановича (1891—1943). Важным и актуальным вопросам современного языкоznания посвящены другие статьи ежегодника. Публикуются материалы по культуре белорусского языка, хроника.

Рассчитан на языковедов, преподавателей, студентов, учителей средней школы.

Рэдакцыйная калегія:

[М. В. Бірыла]

А. М. Булыка
А. І. Жураўскі
А. А. Крывіцкі
В. П. Лемцюгова
В. У. Мартынаў
П. А. Міхайлаў (адказны сакратар)
А. І. Падлужны (адказны рэдактар)

Рэцензенты:

кандыдат філалагічных навук І. Л. Бурак,
доктар філалагічных навук А. І. Наркевіч

Да стагоддзя з дня нараджэння

ПЯТРО А. БУЗУК (Менск)

ДА ХАРАКТАРЫСТЫКІ ДЫЯЛЕКТАЎ ПАУДНЁВА-БЕЛАРУСКІХ
І ПЕРАХОДНЫХ ДА ЎКРАИНСКІХ *

Гутаркі паўднёвой часціны БССР

У даным даследаванні я ахапляю тэрыторыю, якая становіць з сябе неправільны чатырохкутнік з такімі странамі. Заходній яго стараной з'яўлецца дзялянка граніцы з Польшчай прыблізна ад возера Князь да месца сустрэчы з граніцай паміж БССР і УССР. Гэта ж граніца да месца сустрэчы з Прыпяцю будзе паўднёвой стараной чатырохкутніка. Чацвёртай вяршынія даследжанага намі чатырохкутніка з'яўлецца вёска Брожа, якая знаходзіцца на 20 в. на поўдні ад Бабруйску. 3-ю і 4-ю страны чатырохкутніка мы і атрымаем, калі ад Брожы правядзём прастыя лініі, з аднаго боку, да возера Князь, з другога боку, да месца сустрэчы граніцы між БССР і УССР з Прыпяцю.

Крыніцамі пры вывучэнні зазначанай дыялектычнай краіны служылі нам некаторыя адказы на дыялекталагічныя праграмы, надрукаваныя акадэмікам Карскім у «Материалах для изучения белорусских говоров», потым адказы, надрукаваныя ў 7-м томе «Труд. этног.-стат. экспед. в Зап.-русск. край»; але дзеля таго, што граніцы моўных з'яў за 25—30 гадоў маглі перасунуцца, мы значна большую ўвагу зварацілі на сучасныя доследы дыялеткаў. У сувязі з гэтым мы прадпрынялі трэћы пасёдкі ў паўднёвую часціну БССР, а таксама разаслалі настаўнікам скарочаныя дыялекталагічныя праграмы, складзеныя для Мазыршчыны і паўднёвой Бабруйшчыны. Вынікі сваіх даследзін я і падаю тут па аддзелах мовазнаўства.

У галіне фанетыкі. Галосныя гукі

1. *Аканне*, якое становіць цэлы шэраг зменаў, якім падпадаюць ненацкія галосныя, з'яўлецца, такім чынам, складаным пракэсам. Гэтыя змены залежаць, па-першае, ад таго, якое месца займае ненацкі склад у слове ў адносінах да націскнога складу, па-другое, ад характару наступных і папярэдніх гукаў. Што датычыцца змены ненацкнога о (акання), трэба адзначыць, што ўжо на поўначы ад Прыпяці (напр., у Камаровічах і Заполлі, у в. 35 ад Прыпяці, потым у мяст. Капаткевічах, прыбл. 25 в. ад Прыпяці¹, далей у м. Каленкавічах, в. 10 ад Прыпяці) пачынаецца паласа, адзнакай якой з'яўлецца захаванне

* Друкуецца па: Sveslavenski zbornik. Spomenica o tisućugodišnjici Hrvatskoga kraljevstva. Zagreb, 1930. S. 154—166 з частковым захаваннем арфаграфіі аўтара.

¹ Капаткевічы — на паўднёвы ўсход ад Камаровічаў і Заполля. Адносна гутаркі апошніх дзвюх вёсак матэрыялы знаходзім у «Сказках и рассказах белорусов-полешуков» Сержпутоўскага (1911); паразін, такжа Карскага «Мат. для изуч. блр. гов.», ст. 54 і наст.

Беларуская лінгвістика. Вып. 40/АН Беларусі. Ін-т мовазнаўства
Б 43 імя Я. Коласа; Рэдкал.: А. І. Падлужны (адк. рэд.) і інш.— Мн.:
Навука і тэхніка, 1993.— 80 с.

Белорусская лингвистика. Вып. 40.

Выпуск адкрываецца артыкуламі вядомых белорусских мовазнаўцаў П. А. Бузука (1891—1943) і Я. В. Волка-Левановича (1891—1943). Важным і актуальным пытанням сучаснага мовазнаўства прысвечаны іншыя артыкулы штогодніка. Друкуюцца матэрыялы па культуре белорускай мовы, хроніка.

Разлічан на мовазнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў, настаўнікаў сярэдняй школы.

Б 4602020100—046 151—91
М316(03)— 93

ББК 81.2Бел

© Калектыў аўтараў,
1993

о ў апошнім складзе пасля націску: *мáло, малбго, нічбго, лѣтом, балбтом, стáдо і інш.*

Прыблізна там жа, дзе аканне ўжо адсутнічае ў апошніх складах, застаецца нязменным і *e* ў тым жа самым становішчы: *бўдзе, хадзбце, полье, вѣцер і інш.* У форме ж месн. скл. адз. з'яўляеца гук вужэйшы, вельмі блізкі да *i* (вызначу яго праз *i*): *на дарбзі, у балбци.*

Пасля ж цвёрдых зычных *e* (уласна *э*) змяніеца на *a* ў некаторых месцах і на поўдні ад Прыпяці: *чагб, рака, кáжа.*

На поўначы ад Капаткевічаў (напр., у Карпілаўцы, прыблізна в. 60 на поўдні ад Бабруйску) змена *e* на *a*² залежыць ад характару галоснага ў наступным складзе. А іменна, побач з *нясú, бярэ* знаходзім *земля, дзесятка, прыседацель* і інш.

Прыблізна ў 10—15 в. на поўдзень ад Прыпяці ад Турава і да самага Мазыра акання не знаходзім ужо і ў каранёвых складох³. Але недалёка ад Прыпяці мы знайшлі пераходную паласу, у якой аканне з'яўляеца толькі пасля зубных (*тавáр, нагá, здарбвы, дарóга*), пасля ж губных і заднянёбных, а такжэ ў пачатку *o* застаецца нязменным: *водá, горá, халбдну, погóда, болáць, овэчка* і інш.⁴

Каб скончыць з пытаннем аб аканні, успомнім яшчэ аб тым, што ў паўднёвой часціне тэрыторыі, якую мы разгледжваём, *e* (а з мяккасцю папярэдняга зычнага) не пад націскам змяніеца на *e: мбсеч, дзесеч, дзéвець* і інш.

2. Дыфтонгі. Вялікую паласу паўдн.-блр. гутарак звязваюць з украінскай мовай гэтак званыя дыфтонгі, якія з'яўляюцца на месцы націскнога *б*, а таксама і націскных *e, o* ў зачыненых складах. Гэтыя фанемы, якія на падставе даследзін В. М. Ганцова⁵ (праф. М. Г. Долобко (Zeitschr. f. sl. Phil., t. III, 1—2, ст. 94 і наст.) лічыць лепшым называць поліфтонгамі, знаходзім і ў гутарках цікавячай нас дыялектычнай краіны: *лѣс, пѣч* (праз *ѣ* вызначаем поліфтонг *i...e*, праз *u* поліфтонг *u...o*), *салодкі, кунь, гуд, прын'ус*; пасля цвёрдага *r* у паўднёвых дыялектах чуваць поліфтонг *ы ... э: рыэж, рыэчка.* У некаторых месцах поліфтонгі *ѣ* і *u* вельмі блізкія да гукаў *i, u*⁶.

3. Беларуская мова адзначаецца, як вядома, зменай націскнога *e* на *ё* (а з мяккасцю папярэдняга зычнага). Але ў некаторых яе гутарках, асабліва часта ў паўднёвых, гэта *e* (пасля цвёрдай зычнай для вызначэння гэтай цвёрдасці ўжываем літару *э*) застаецца нязменным; зазначаем некаторыя адхіленні: *харашэ, ужэ* (Карпілаўка), *усе (=усё, г. зн. наз. скл. адз. л., Карпіл., Каленкавічы, Раманаўка, Ельск)*, *галъле* зам. *галълё* (Карпіл., Раман), *далеко* (Раманаўка, Казянькі, Ельск).

² Мы ўжываем у нашым артыкуле звычайную транскрыпцию (напр., пішам *сяло* замест *с'яло*), каб не ўтвараць тэхнічных труднасцей друкавання артыкулу; таму пішам і *e*, я замест *'э*, *'а* або *jэ, ja*.

³ Адносна гутаркі Турава матэрыялы падаюць запісы Даўнай-Запольскага. У адказах на праграмы, надрукаваных у VII т. Тр. этн.-ст. эксп. в Зап. р. кр., стар. 596—597, мы знаходзім указанні на сляды акання ў Скрыгайлаўскай і Міхалкоўскай воласцях. Нашы назіранні, зроблены ў даных мясцовасцях, як мы пакажам, не зусім супадаюць з гэтымі данымі.

⁴ Такую вымову мы адзначылі, напр., у Асаўцы, Раманаўцы, Казянькох б. Скрыгайлаўскай воласці.

⁵ Гл. Зап. ист.-філ. Відд. Укр. Ак. н., т. II—III і IV.

⁶ Па аналогіі поліфтонгі могуць пераносіцца і ў адчыненія склады: *рабутаць, навузы* і інш.

4. Яшчэ Янчук у 1886 г. звярнуў увагу на тое, што пасля губных зычных *ы* ў паўдн.-блр. гутарках пераходзіць у гук *у*. Гэта з'ява, якая па прыродзе сваёй становіць практэс частковай прагрэсіўнай асіміляцыі, вельмі пашырана на тэрыторыі паўднёвой Беларусі, хоць яе ізаглоса значна менш, як ізаглоса некаторых іншых паўдн.-блр. рысаў (напр., сакання, ф. ф. 1 ас. множн. л., як *будам, ідом*). Адзначу прыблізна граніцы гэтай з'явы ў межах даступнай для нашых назіранняў Усходній Беларусі. Пачынаецца даная ізаглоса ад граніцы з Польшчай на поўдзень ад Старобіна Слуцкай акр. на поўначы ад Князь-возера і накіроўваецца на ўсход (з невялікім адхіленнем на поўнач) праз Любань на Глуск, адсюль жа граніца адхіляеца крыху на поўдзень, захапіўшы Карпілаўку, далей Азарыцкі раён, яна перарэзвае чыгунку Жлобін—Каленкавічы прыблізна пасярэдзіне; паўднёвая ж граніца цікавячай нас з'явы супадае прыблізна з граніцай паміж БССР і УССР; толькі на дзялянцы між чыгункай (з Каленкавічам на Оўруч) і Прыпяцю яна адыходзіць ад зазначанай палітычнай граніцы крыху на поўнач. На ўсходзе гэтая з'ява даходзіць да Дняпра.

Прыводжу цяпер некалькі прыкладаў данай з'явы: *мула зам. мыла, my, ву (=мы, вы), помууса, спутай (=спытай), кобула, вупіла, (=выпіла), пошоў у грыбу (...у грыбы), бук (=бык), навук (=навык)—* прыказцы «*Чого бук навук, того і рикацьме*» (Асаўец)?

Цікава, што гэтаму пераходу не перашкаджае санорны: *плыты*—*плуты, заўнылае (серца)* змянілася на *заўнулае*.

5. Пасля шыпачных і *ry* ў паўднёвой часціне цікавячай нас тэрыторыі, а іменна ў Асаўцы, Раманаўцы, Казянькох і ў Ельскім раёне, змянілася на галосны з больш пярэдняй артыкуляцыяй, ён вельмі блізкі да украінскага *и*, і таму мы і вызначаем гэтую фанему літарай *и*. Вось некалькі прыкладаў: *читаэм, шыюць, жыто, жиць, три, рикáцьме, рисуэм* і інш.

6. У пэўных катэгорыях выпадкаў *i* выпадае паміж галоснымі, як у значайнай колькасці іншых паўдн.-блр. дыялектаў: *знаэ, чытáэм, рысúэм, читáце, такáа, такóа* (наз. ніяк. р.) і інш. З гэтых форм далей у выніку асіміляцыі могуць з'яўляцца наступныя формы: *знаа, читаам* і т. пад.; пасля ж сцягвання двух *a* ў адно *a*, двух *u* ў адно *u* магчымымі робяцца такія прыклады, як *зна, читам, така, таку*.

7. Скарачаецца ў паўдн.-блр. дыялектах і канчатак наз.-він. скл. адз. л. прыметнікаў: *дబры, молоды, (малады)*. Тоё самае мы знаходзім і ў паўн.-украінск. падмове (Гл. Ганцова, Діялектологічна класифік. украінск. говорів, ст. 31, надрук. у IV т. Зап. Ист.-філ. Відд. Укр. Ак. н.). Пасля губных у канчатку ёт захоўваецца: *новуў*.

Зычныя гуки

8. *Зычныя прад мяккімі галоснымі.* Адной з адзнак украінскай мовы з'яўляеца, як вядома, цвёрдасць зычных перад галоснымі *e, i* (па-ўкр. піщаца *и*). У адносінах да вымовы зычных перад мяккімі галоснымі гутаркі Мазыршчыны не становяцца чагосці аднастайнага. Мяккую вымову зубных зычных перад мяккімі галоснымі (*небо, у ніх, усе* — наз.

⁷ Да пералічаных прыкладаў нельга аднесці *буй, була, буваць*, у якіх у з'явілася падчыненіе *бу* — *буй*.

адз. л., зелены, сіні), а ў сувязі з гэтым дзеканне і цеканне (*дзень, чіхо*) мы знаходзім на ўсёй яе тэрыторыі, а таму і трэба думаць, што паўднёвая мяккага вымаўлення зубных зычных праходзіць недалёка ад граніцы БССР з УССР. Іначай стаіць справа з губнымі зычнымі. Ужо нават на поўначы ад Прыпяці мы пачынаем спатыкаць прыклады зацвярдзення губных перад *e*, на поўдні ж ад успамянутай ракі цвёрдасць губных перад *e* і ў некаторых месцах і перад *i* назіраецца больш паслядоўна: *овэчка, вэльми* (праз *и* вызначаю ў даным разе няпоўную мяккасць папярэдняга зычнага) і *вэльма, позовэ, помэрла, рубэль, пэчы, паміраць, рабіць* і інш.⁸ Цікава, між інш., што ў Слабадзкім, Нараўлянскім і Ельскім раёнах, г. зн. прыблізна на тэрыторыі між чыгункай Каленкавічы—Оўруч і Прыпяцю, мусіць, у сувязі з захаваннем у данай мясцовасці слядоў акання⁹, ненаціскное э пасля губных змянілася тут на *a*: *вардро, варстá, вачэраць, валікі* (аб значэнні гэтага прыкладу размова будзе ніжэй); змяніеца пасля губных на *a* і тое *e* (*э*), якое з'явілася з *ѣ*: *пасóк, бажбіць*. Той жа самай цвёрдасцю губных абумоўлены і такія прыклады, як *робаць* (3 ас. множн. л.) замест *робяць, чаваць* (*воўкі чаваць овэц*). Каб скончыць з губнымі зычнымі, успомнім аб tym, што ў значнай часціне паўдн.-блр. дыялектаў пасля зазначаных зычных перад ётавымі галоснымі развіваецца пераходны вельмі кароткі галосны задняга раду, мусіць, блізкі да ірацыянальнага *ъ*; таму мы і вызначым яго праз *ъ*: *въязаць, павъёз, пъяць, памъёр, пулемъёт, мъёд* і інш. Ізаглоса данай з'явы, пашыранай амаль што на ўсход абшары і ўкраінскай мовы, выходзіць на поўначы за межы цікавячай нас тэрыторыі; яе знаходзім і на Случчыне, і ў іншых раёнах Бабруйскай акругі.

На самым поўдні Мазыршчыны (у Кузьмічах, у некаторых вёсках Нараўлянск. р.) мы назіраем сярэдняе *л* перад *i* (уласна ўжо перад *и*, г. зн. перад галосным з больш задняй артыкуляцыяй, блізкім да ўкр. *и*); вызначым гэта сярэдняе *л* (вельмі пашыранае, між інш., ва ўкр. м.) праз грэцкую літару *λ*. Такое злучэнне *ли* мы адзначылі ў такіх прыкладах: *булый, валікі, колікі, колісь, ліхо*.

9. Як у большасці іншых беларускіх дыялектаў, так і на Мазыршчыне і Бабруйшчыне *л* мяккае прад наступным зычным дыспалatalізуецца: *сілно, пілнаваць, вясёлнаа* (*песня*) — Карпіл.

10. Звонкія зычныя, як вядома, у паўдн.-блр. гутарках захоўваюць сваю звонкасць у канцы слоў і перад наступнымі глухімі зычнымі: *гут, рыеж, ѿж, вуз, дзѣд, дуб, ніжка, дзядзька, ліхорадка, салудкі*¹⁰, на поўначы ж ад Прыпяці мы знаходзім пераходную паласу (даволі шырокую), у якой застаюцца нязменнымі ў канцы складоў толькі працяжныя (фрыкатыўныя) зычныя (*воз, нож, але дун, дзет*).

11. Сычачыя змякчаныя, як вядома, амаль што па ўсёй Беларусі

⁸ У некаторых месцах вымову губных перад *e* (*э*), асабліва перад *i* (*и*), нельга назваць зусім цвёрдай; яе можна азначыць як паўмяккую. Такую самую вымову губных назішила ў Харобрычах і Алена Курило, Фонетичні та деякі морфологічні особливості говіркі с. Харобрычів, 1924, стр. 63—64. У некаторых вёсках цвярдзеюць зубныя і перад *e* з *ѣ*: *бэхчы* (з *б* паўмяккім).

⁹ А менавіта, пасля цвёрдых зычных тут э пераходзіць у *a*: *чарот, кажа* і інш.

¹⁰ Пар. П. А. Растваруева, Гов. вост. уездов Гомельск. губ., 1927, ст. 8—9, Ал. Курило, Фонет. та деякі морфолог. особлив. гов. с. Харобрычів, ст. 55, пар. такжа запісы А. Серж-птуёўскага (хочь бы ў яго «Сказках и рассказах белоруссов-полешуков», 1911).

вымаўляюцца з шыпячым адценнем¹¹; знайшлі мы шыпячу вымову сычачых змякчаных і ў паўднёвой Беларусі: *усчe, зчіма, ччіхо* і інш.

12. Заслугоўвае ўвагі ў паўднёвых дыялектах захаванне выбуховага *г* (вызначым яго праз *кг*) пасля *з*, што аkad. Карскі лічыць адной з асаблівасцей беларускай мовы (Русская диалектология, ст. 93, парабаўн. яшчэ «Белоруссы», II, I, ст. 471—472): *мазкі, розкга*. У некаторых гутарках, як вядома, зам. злучэння *зк* чуваць *зк* або нават *ск*. Можна было б думаць, што гэта з'ява, якую ведае і ўкраінская мова (*різка, мізку* — родны скл. нефанетычнага паходжання, бо побач з памянённымі прыкладамі ў беларускай і ўкраінскай мовах знаходзім *згінуць, згинути* (з *г* фрыкатыўным); тады давялося б першапачатковымі лічыць прыклады з *к* (*розка, мазкі*), высвятляючы іх як вынік уплыву з боку слоў з суфікам *к* (*-зк-*): *палъка*; з гэтых *розка, мазкі* далей магло з'явіцца *розкга, мазкі* ўжо ў выніку прагрэсіўнай асіміляцыі. Але больш верагодным мы лічым усё-такі фанетычнае тлумачэнне данай з'явы; на карысць яго гаворыць яшчэ такі прыклад, як блр. *незкграбны*: фанетычнаму тлумачэнню не супярэчыць прыклад *згінуць* (*згинути*), бо ў ім з і *г* належаць розным марфалагічным часцінам слова — прыстаўцы і кораню, якія часта не прыходзяць у блізкае дачыненне адна з другой.

13. Назіранні над цэнтральна-беларускімі дыялектамі пераканалі нас у tym, што ў іх побач з гарантанным *г* існуе яшчэ глухі гарантаны *х*, але ў становішчы толькі перад *a*¹². Гэта хрыплае *х* нам даводзілася спатыкацы ў паўночнай часціне Мазыршчыны і на Бабруйшчыне: *хата, хадзіць*. Часам гэты гук пераходзіць у *г* гарантанае: *хата, ніхай*.

14. Амаль што на ўсю тэрыторыю, якая з'яўляецца прадметам нашай працы, пашыраецца цвёрдая вымова *r*: *говору, трасъліса* (у Ельск. р.), *у дварэ, у трох* (Асавец, Каленк.). Так жа застаецца цвёрдым *r* перад *и* (з *ы, i*): *три, говорыць* (Ельск.), *бяры* (Раман., Казянькі), *рикацьме*; літарай *жа* *и* мы вызначылі фанему з больш пярэдняй артыкуляцыяй у парыўнанні з *ы* (гл. § 5). Але на самом поўдні прабіваецца ўжо паўмяккая вымова *r*.

15. Што датычыцца націску, трэба адзначыць у гутарках ўсёй Мазыршчыны харектэрны і для ўсіх іншых беларускіх дыялектаў націск вінав. скл. адз. ліку слоў жан. р.: *курӯ* (*зарыэзали курӯ*), *муку*, *воду*. Толькі ў адной песні, якую мы запісалі ў Раманаўцы (яна друкуеца ва ўзорах), мы чули: *по воду*, але гэта, магчыма, выклікаецца рытмаваннем з наступнымі словамі *да броду*. У заходн. часціне нашага 4-кунтніка націск *воду*, *ногу* чуваць часцей. Згодна з большасцю блр. і ўкр. гаворак мы знаходзім у цікавячай нас краіне *нічбого (-a), нікбого (-a)* пры *чагб*, *кагб*, *(чогб, когб)*; у процілегласці укр. мове, аднак, *громада*, а не *громада*.

На іншых фанетычных з'явах Мазыршчыны і паўднёвой Бабруйшчыны, агульных блр. і ўкр. мовам, як, напр., змена *л* на *ў* пры пэўных умовах (*воўк, хадзіў*), развіццё пратэтычных галосных перад злучэннем зычных: *ірвала, перад іспáсам, ігруша*, захаванне *ы* перад ётавымі галосными: *мый, крый, мыго* і інш., злучэнні *ры, лы* адпаведна да рас. *ро, ло, ре, ле*, з'яўленне падвойных зычных з ранейшых злучэнняў «зычны+»

¹¹ Пар. акад. Карскага «Белоруссы», II, I, ст. 15, 454 і 457; нябожчык Шахматав, між інш., адносіў даную з'яву да «ляшских особенностей», «Оч. древн. пер. ист. russk. яз.» ст. 315—316.

¹² Пар. нашы «Асноўныя пытанні мовазнаўства», Менск, 1926, ст. 32.

(з'єльля, жы/ицьцё), далей скарачэнне пачатковых *i*, *u* пасля папярэдніх галосных, нарэшце, афрыката *дж* з прадгістарычнага злучэння *dj* (*хаджу*, *ходжу*), мы не спыняемся: па-першае, гэта агульнавядомыя рысы, падругое, яны не могуць мець ніякага значэння пры азначэнні граніц паміж беларускай і ўкраінскай мовамі.

У галіне марфалогії. Скланенне

1. Ні нашы асабістыя назіранні, ні адказы на нашы скарочаныя праграмы не выявілі ў цікавячай нас дыялекктнай краіне існавання форм давальн. скл. адзін. л. слоў мужч. р. на *-ові*, *-еві*. Гавораць *сіну*, *каню*, а не *сінові*, *конёві*. І нічога дзіўнага мы тут не знайдзем, калі ўспомнім аб адсутнасці форм на *-ові*, *-еві* ў паўн.-укр. падмове (гл. Всея. Ганцова «Дыялектолог. класифікац. украінск. говірів», ст. 31).

2. Паўдн.-блр. гутаркі, як вядома, захоўваюць формы клін. скл. Мы мелі магчымасць зазначыць наступныя прыклады данага склону: *браце*, *сіну*, *дзѣўко*, *цёлюхно* і інш.

3. Амаль што па ўсім абшары тэрыторыі, якая з'яўляецца прадметам нашага даследавання, мы знаходзім архаічныя формы прыл. скл. адз. *нажэм* (і *ножэм*), *канём* (і *конем*), *душию*. Падобныя формы пашыраны і ў іншых паўдн.-блр. гутарках — на Случчыне і за граніцамі БССР.

4. Месн. і дав. скл. адз. л. жан. р. канчаецца на *e*, *э* (*на вадзе*, *у руцэ*), калі ж націск падае на канчатак, тады замест *e*, *э* чуваець *i*, *ы* (*на дарозі*); пасля шыпячых тожа *ы* (*у душы*).

5. Паўночная часціна цікавячай нас дыялектычнай краіны ведае формы назоўн. скл. множн. л. на *-іе*, *-ы* (там, дзе дыфтонгі не захоўваюцца, гэтыя канчаткі вымаўляюцца як *-e*, *-э*), звычайна ў тых выпадках, калі націск падае на канчатак. У Броўкы і ў суседніх вёсках (Ласі, Раскачы) мы чулі *ваўкъ* (= *ваўкіе*), *быкъ*, *каткъ* (= *рас. колеса*), *дзяды*, *паны*, *грыбы*, *цурбаны* і інш. Даная з'ява ў блр. гутарках пашырана востравамі за граніцамі БССР (напр., у Новаградзк. пав.), у межах жа БССР — у Смілавіцкім і Ігуменскім раёнах, у некаторых месцах Бабруйскай акругі і ў паўн.-усходн. кутку Слуцкай акр. (гл. Сербава «Беларусы-сакуны» Сб. Отд. р. яз. и сл. Р. А. Н., 94).

6. У блр. літаратурную мову ўвайшлі формы наз. скл. множн. л. ніяк. р. на *-ы* (*вокны*). Але ў значнай колькасці блр. дыялектаў вядомы формы данага склону на *-а* (нават тады, калі націск падае не на канчатак). Іх мы знайшлі і ў краіне, гутаркі якой апісваюм. Толькі ў Броўкы мы чулі *вокны*, *калёсы*. Ва ўсіх жа іншых месцах наз. скл. мн. л. ніяк. р. канчаецца на *-а*, як пад націскам, так і без націску: *вóкна*, *калёса*, *варóта* (або *колёса*, *ворота*). У адной песні пяюць: «*Одчынай, маці, ворота — везум чорта з болота*».

7. Родны скл. мн. л. жан. р. амаль заўсёды канчаецца на *-оў*, *-аў*: *хатаў*, *шляхтаў*, *вербаў*.

8. Згодна з большасцю паўднёвых і заходніх блр. дыялектаў, Мазыршчына ўжывае формы дав. скл. множ. л. мужч. і ніяк. р. р. на *-ом*, *-ём* (пад націскам): *братом*, *дзядом* (і *дзедом*), *сыном*, *гасцем* і месн. скл. мн. л. на *-ох*, *-ёх*: *у садох*, *на пяскох* (і *на пескох*), *у лапцёх*, *на плячох* (на поўдні — *на плечох*). Толькі пад самай граніцай з УССР пачынаюць трапляцца формы на *-ам*, *-ах*, *-ям*, *-ях*.

9. У цікавячай нас краіне захоўваюцца сляды парнага ліку: *дзьеўб хáце* (і — *хаці*), *тры гнязьдзé*, *абѣдзьве плячз*. Такія формы, як

два сыны, *два возы*, *тры браты* можна лічыць спадчынай назоўн. скл. парн. л. асноў на *й* (у ст.-слав. мове — *дзва сыны*).

10. Месны склон адзін. л. прыметнікаў м. і н. р.р., а такжা тых зайненнікаў і лічэнікаў, якія змяняюцца, як прыметнікі, канчаецца не на *-ым*, *-ім*, як у паўночна-заходніх гутарках, а на *-ом*, якое залежна ад таго, ці падае на яго націск, гучыць або з поліфтонгічнай вымовай *о*: *ум*, пасля мяккіх *-юм*: *у старум*, *у глухум*, або з *у*, *ю*: *у першум*, *на сінюм*. Нам здаецца, што гэты канчатак на *-ум*, дзякуючы акустычнай блізкасці ў некаторых месцах гэтага поліфтонга *у* да *у*, і быў прынят за *-ум*; ад канчатковага здання па данаму пытанню мы, аднак, пакуль што ўстрымліваемся. Між інш., той самы поліфтонг чуваець і ў канчатку дав.-месн. скл. прыметнікаў—зайненнікаў—лічэнікаў жан. р.: *у глухий*, не пад націскам — *уй*, *на зелёный*, *у етуй*.

11. Адзначылі мы ў Капаткевічах прыклад ужывання станоўчай ступ. прыметніка ў сэнсе вышэйшай ступ. (вядомага і ў іншых месцах Беларусі): «*мый цесць стары* (зам. *старэйши*) *за яго баагато*».

12. З форм зайненнікаў заслугоўваюць увагі наступныя з'явы: на поўдні ад Прыпяці ўжываюцца ф. ф. *вонá // она*, *воны // оны*; замест што чуваець *шо* і *ішо* (бліжэй да граніцы УССР). Пашыраны на Мазыршчыне формы зайн. ніяк. р. *тэе*, *якее*, *такее*.

13. Што датычыцца лічэнікаў, трэба сказаць, што і на поўдні ад Прыпяці вельмі ўжывальнымі з'яўляюцца, асабліва ў мове старых і дзяяцей, харктэрныя амаль што для ўсіх блр. дыялектаў формы лічэнікаў ад 11 да 19 з *и* перад першым *ц*: *адзінанца*, *двананца* і гэт. дал.

Спатыкаюцца ад лічэнікаў *пяць*, *шэсць* і гэт. д. новыя формы — *пяцёх*, *пяцём*. Ад *сорак* ёсьць ф. ф. аналагічнага паходжання *саракі* і г. д.: *нема саракі гадоў*.

У спражэнні

1. Мазыршчыну і Бабруйшчыну захапляе адна з найшырэйшых паўдн.-блр. ізаглосаў¹³, а менавіта, ужыванне форм 1 ас. множнага л. цяпер. і будуч. часоў з тэматычнай галоснай *о* (якое ў выніку акання можа змяніцца на *a*, а ў выніку ж поліфтонгізацыі на *-v*) перад канчаткам *-м* і з непамягчонай зычнай перад гэтым *o*: *будом* (*-ам*), *паёдом* (*паедам*), *ідом* (і *идом*), *правядом*, *жывом* і т. пад. Зазначаныя формы лічым спадчынай прадгістарычнай нават індаеўрапейскай эпохі¹⁴.

2. У паўдн. блр. дыялектах, як вядома, існуюць формы будучага часу на *-му*, *-меш*, *-ме* і дал. (*рабіцьму*, *-меш*, *-ме*), харктэрныя і для ўкраінск. мовы. У сувязі з тым, што ў 1 ас. мн. л. у паўднёвых гутарках з'яўляецца перад канчаткам *-м* галосная *-o-*, зазначаная форма будуч. часу ў тых самых дыялектах канчаецца на *-ом* (*рабіцьмом*, у выніку акання *рабіцьмам*). У Каленкавічах мы, аднак, чулі ф. 2 ас. мн. л. *рабіцьмаце*, *хадзіцьмаце*, якая паказвае на тое, што формы будуч. часу

¹³ Дакладна мы азначаем гэту ізаглосу ў нашай працы «Спраба лінгв. геагр. Белар.» (з дадаткам дыялекталагічнага атласу), у прыблізных жа рысах у артыкуле аб мове Я. Коласа (Якуб Колас у літарат. крытыцы, 1926) і яшчэ ў артыкуле, які друкуюцца ў зборніку, прысвечаным ак. Сабалеўскаму. Да данага артыкула мы і дадаем карту гэтай з'явы (№ 1).

¹⁴ Довады на карысць гэтай думкі гл. у нашым артыкуле «З лінгвістичных розкопін на Білорусі», які друкуюцца ў зборніку, прысвечаным акад. Багалію.

маглі ўтварацца і ад дзеяслова *имамъ* ці *имаю*. Падобныя формы вядомы, між інш., у старых помніках (гл. Карскага, Белоруссы, II, 2, ст. 389). Тэрыторыя пашырэння разгледжаных форм на поўначы даходзіць прыблізна да лініі Шацк—Асіповічы—Бабруйск.

3. Ад дапаможнага дзеяслова ўжываюцца наступныя формы ў 3 ас.: -*e* (а не *ё*¹⁵), *есь* (*есць*) і *есяка* // *есцяка*; на поўначы ж нашай тэрыторыі трапляецца і *ё*, *ёсь*, *есцяка*.

4. У ціавячай нас дыялекталагічнай краіне пераважаюць формы загаднага ладу множ. ліку, якія адбіваюць *þ* перад канчаткамі: *хадзѣм*, *хадзѣце* (праз *þ* мы і вызначым «дыфтонг» са старога *þ*, гл. § 2 аддз. фанетыкі), *нясѣця* (і *нясѣце*), *гаварэце* (і *-я*). На самым поўдні гэты «дыфтонг» гучыць блізка да *i*, і такім чынам формы загадн. л. з боку знадворнага выпадкова набліжаюцца да паўн. і ўсходніх блр. форм (*хадзіце*, *-я*), якія, аднак, радыкальна адрозніваюцца ад паўднёвых форм сваім і ўжо марфалагічнага паходжання, перанесеным на першыя два класы дзеясловоў з класаў (III-га і IV-га).

5. У Мазыршчыне ўжываюцца галоўным чынам формы неазначальнага ладу на *-ці* (*ти*): не толькі *зайці*, *весьці*, але і *даці*, *уязці*, *наскрэбці* і гэт. д. Інфінітывы ж дзеясловаў з задненёбнымі гукамі ў корані канчаюцца на *-чы* (і *-хчи*): *бегчы* (і *бѣгчы*), *легчы* ў паўн. частцы (*бехчы*, *лехчы*).

6. Нарэшце да самай граніцы УССР даходзіць (і нават уваходзіць у суседні Оўруцкі пав.) з'ява, вядомая пад называй сакання. Для ілюстрацыі дадаю да артыкулу і карту гэтай асаблівасці паўдн.-блр. дыялектаў (№ 2). Як можна бачыць з параўнання, граніца гэтай з'явы вельмі адрозніваецца ад граніцы пашырэння форм *будам*, *ідом*. Прыводжу прыклады сакання: *памалі́са* (і *пому́са*), *зрабі́са*; у ніяк. р. дзеясловоў канчатак *-со*: *радзі́лосо* (*дзіця*), (*па чи*) *плаці́лосо*, (*сонцэ*) *закоці́лосо* (Роман.) і інш.

З асаблівасцей у галіне словаўтварэння адзначым суфікс *-ськ* — *предка́уські*, *бабську*, *Бабуськ* (кажуць і *Бабусак*), *на глуськай* (*даро-зи*). Мяккасць з часам перадаецца папярэдняму зычнаму: *паньсъкі*, *казаньсъкай* (*ікона*).

Наш кароткі агляд гутарак паўднёвой часці БССР мы канчаем пералічэннем некаторых больш цікавых слоўніковых асаблівасцей гэтых дыялектаў. Сэнс перакладаю па-расійску.

Каткіе (=каткі) — рас. колёса; крывулі — «остов телеги с далеко отстоящими друг от друга колесами» (Капатк.; у Брожы тое самае назыв. крынджала); прагалакаць — «прошуметь», рыдзель — «лопата»; стрыні — «двоюродный брат», столак — «табурет» (Лучыцы), марвянкі — «кучки спонов по 10», саратня — «кучка в 40 спонов», цімало — «немало» (Капатк., Скрыгайл.), цівоя і ціцеперся — «уже давно», цето¹⁶ (цето) (Капатк., Скрыгайл.), наўтэнт і нафтэнт — «насквозь» (Скрыгайл.: вам не старай ражым), наўтэнт і нафтэнт — «насквозь» (Скрыгайл.: наўтэнт нага правалілася ў балото), муліцы — «костыли», могліцы — «наўтэнт нага правалілася ў балото), муліцы — «костыли», могліцы — «кладбище», монна — «межно», чавіць і чавіць — «давить» (воўк почала-«кладбище»), монна — «межно», чавіць і чавіць — «давить» (воўк почала-

¹⁵ Тоё самае і ў іншых паўднёв. гутарках: пар. П. А. Растаргуева «Говоры восточн. уездов Гом. губ.», ст. 20, і запісы А. К. Сержптуўскага (Сказки и рассказ. белор. полешуков).

¹⁶ Як і ў папярэдніх 3 словам, першай часцінай данага было *ци*: *ци ето* *цето*.

віў оўцу, Асав.), коўмър — «воротник»¹⁷, эге — «да», вітнуць — «ударить», татак — «так, як» (Капатк., Раман. і інш.), варавацца — «стесняться» (ены вас варуюцца, Асав.), бүр — «сорт проса», тынковаць — «штукатурить» (тынкована хата, Ельск., Раман.), растанцы — «перекресток дорог», суздром — «вполне, совершенно» (сустракаецца і ў запісах Сержптуўскага), паедынка — «одностольное ружье» (Капатк.), лаваць — «ловить», пярэзы — «приглашение всей веселящейся компании (напр., на свадьбе) в другой дом», улазіны — «пирушка по случаю новоселья», кардупель — «картофель», спрэжда — «раньше», ядрана (ноч) — «звездная», а таксама і «морозная, холодная», незгрэйны — «неуклюжий» (Тураў), хондзя — «лихорадка» (Тураў).

Скончышы агляд дыялектычных асаблівасцей паўднёвой часткі БССР, мы бачым, што тут крыжуюцца адзнакі беларускія (агульныя ці дыялектныя, паўднёвые) з адзнакамі украінскімі (агульнымі ці толькі паўночнымі). Гутаркі гэтых (як і ў іншых месцах славянскага свету) маюць пераходныя харектары, і таму пакуль не будзе скончаны дыялектычны атлас з'яў ў блр. м., вельмі цяжка акрэсліць выразную граніцу паміж блр. і ўкр. мовамі. Мала дапаможа нам у гэтай справе і само населніцтва, якое амаль што заўсёды на пытанне адносна іх нацыянальнай належнасці адказвае: «Мы полешукі». Ясна ж цяпер толькі адно: на поўдні ад Прыпяці пераважаюць усё-такі па колькасці з'явы, харектэрныя для большасці блр. дыялектаў, і таму граніца блр. мовы з украінскай павінна быць праведзена не па Прыпяці, як гэта рабіць, напр., акад. Карскі ў «Этнографическ. карте белорусск. племени» (1917), а ніжэй на поўдзень ад гэтай ракі.

Для ілюстрацыі падаю некалькі ўзору мазырскіх гутарак.

Песня аб паншчине

Ой, лецъла пава
Да ў чарбці ўпала,
А ў мъсечы сенцебры
Паншчина прапала.
Лецъла зезюля
Да стала кувачі:
— Зьбірайцеса, громада,
Штось маю казаці,
Штось маю казаці
Да ўшче говоріці,
Што не хочуць мужичкі
Паншчина робіці.
Ой, уцекаля паншчина,
Аж гбрі трасыліса,
А за ёю оконём:
— Паншчина, верніса.
— Ой, раУа б я вернуціса,

Штоб було до чоба,
А цяпер не вернуса,
Бо нема до кбго.
Булб нас шанаваці
Як здорбюя свого,
Булб шанаваці,
Було поважаці,
Було нас, мужикоў,
Да не катаўаці.
Пошбў стары пан
Паншчина косіці,
А за ім стара пані
Снопочкоў везаці,
Ходзіла стара пані,
Ходзіла покбсом,
Потоптала чаравікі,
Прыйшлá домбў ббса.

(Запіс. ад хлапца з Багучычаў Ельск. р.)

¹⁷ Гэты прыклад цікавы як этап, пераходны ад блр. *каўнер* (запазычанага з польск.) да ўкр. *комір*; ад гэтага дакладней у май артыкуле «З лінгвістичных розкепін на Білорусі», які друкуеца ў зборніку, прысвечаным акад. Багалію.

Дажыначная песня

Ой, у пólі дажыначкі,
 А ў домі радзіначкі.
 Породзіла маці сына
 А бъленького татак (так як) сыра.
 Породзіла мене маці
 Ні ў пólі, ні ў домі,
 На зелёный дуброві,
 Да не дáла ж мніэ маці
 Ні шчáсься, ні долі,
 Тулькі дала мніэ маці
 Адну дóлю ліхўю,
 Што м'й мілы п'е, гуляе;
 А я біедна горую.

Песня, якую пяюць на радзінах

Ой, пойду по вóду да бróду,
 Да ці не ўгледзеъ риболóйцы хорóшага рóду.
 — Риболóйцы, дóбры хлóпцы,
 Да возьмъце з сабю.
 — Ой, рады б my (=мы) цебе ўзяці
 Да боімся, штоб чаўнóк не ўламаўса,
 Да штоб твай мілы не дазнáўса.
 Хоць дазнáэ, не дазнаэ,
 То нічóго не будзе,
 А пераѣхала на той бочок,
 То лёгко ўжэ ўздыхнула.

(Запіс. ад Тацяны Колас 39 гадоў у Раманаўцы)

Апавяданне Марыі Гаркушы аб сваёй хваробе, запіс. у м. Каленкавічах

Хварыэю я вéльмі. Ля шлунак забалѣло й быццам на ўсе ў жывацé. Заклікалі з Калёнкавічаў дóхтара. Паглéдзъё юон мэнé. Ліхарátка ў вас, гаворышь, у кішкáх. Даў лекárства. А другі дзень як паляласа кроў. Папужаліса ўсъ, пабъглі на люд. Вéльмі аслабѣла, ну, просто паміраю. Тагды адвéзлі ў Мазыр. Але дахтары не дálі рáды. Прывезлі назад да Калёнкавічаў. Зарыэзалі курú, сталі даваць курáчы суп. Трохі гала-давала, а цераз мъсец стало добра. Гуркі ъла, скулькі бельля мула.

Менск, 24 сакавіка 1927